

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 6 (5380)

СЕРАДА

8

СТУДЗЕНЯ

1936 г.

Год выдання XIX

ПРЫВІТАННЕ АКТЫВА МЕНСКАЙ ГАРАДСКОЙ ПАРТЫЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ

Таварышу СТАЛІНУ

ДАРАМ ТАВАРЫШ СТАЛІН!

Партыйны актыў горада Менска, сабраўшыся для абмеркавання вынікаў снежанскага пленума ЦК КП(б)Б, рашэ таба, правадару, наставіны і друту, наша сажмае большэвіцкае прывітанне.

Тваёй прарозліваці, жаласнай волі і гешіпальнаму розуму абавязана краіна казачна быстрым развіццём не гаспадаркі, ростам творчага энтузіязму працоўных мас і іх прыходам да заможнага жыцця.

Вынікі снежанскага пленума ЦК КП(б)Б — найлепшыя сведка лепарушнай сілы і моцы нашай партыі, беззаветнай любі і адданасці мільянаў працоўных нашаму

вядлікаму Сталіну, бязмежнай веры мільянаў у тое, што шлях да сапраўднага шчасця народаў — гэта шлях да камунізма, шлях, на якому вядзеш нас ты, наш вядлікі правадар, друг і настаўнік таварыш Сталін.

Большэвікі горада Менска клянуцца табе, таварыш Сталін, па-рэспі рашэнні пленума і твае мудрыя ўказанні ў самым шырокай масе рабочых, калгаснікаў і працоўных, зрабіць іх сцягам сваёй работы і барацьбы.

Большэвікі горада Менска былі, ёсць і застаюцца да канца лепарушнай сілы і моцы нашай партыі, беззаветнай любі і адданасці мільянаў працоўных нашаму

стаце вядлікае званне члена партыі.

Узброеныя большэвіцкімі рашэннямі снежанскага пленума ЦК КП(б)Б і тваімі гістарычнымі ўказаннямі, яшчэ вышэй уздымжам авангард члена вядлікай партыі Леніна—Сталіна, будзем узорна выконваць высокія абавязкі члена камуністычнай партыі, перадавога барацьбіта за новую перамогі вядлікай пралетарскай рэвалюцыі і трыумф камунізма на всім свеце.

Нахай жыцве наша родная камуністычная партыя большэвік! Нахай жыцве наш правадар наш настаўнік, наш друг, наш родны Сталін!

□□□□

ЗА 7—8 МІЛЬЯРДАУ ПУДОУ ЗЯРНА!

Усеазаоная нарада выдатнікаў сельскай гаспадаркі яра паказала, якія велізарныя таленты, магчымасці і рэсурсы мае Савецкая краіна для выканання дараўніцтва таварыша Сталіна аб павышэнні ураджайнасці. Перамога калгаснікаў іх працоўных навакоў большэвіцкай партыі, вядліка любімага Сталіна, тэхнічнае аснашчэнне нашых калгасоў і саўгасоў, выдатныя кадры арганізатараў калгаснай вытворчасці з'яўляюцца лепшым залогам гэтага.

Прамовы вядлікага Сталіна на нарадзе стыханаўцаў, на нарадзе камбайнераў і камбайнерак, на нарадзе бабоўнавадоў, на прыёме павітанняў вынікаў сярня калгасных мас вядлікі творчы ўздым. Даш краіне 7—8 мільярдў пудоў хлеба ў год — вось задача, паставілі нашаму Сталіну, чым, за вырашэння якой уздыся ўсе калгасы і саўгасы нашай радчыны.

З вядлікай любіваю і радасцю сустрэла Савецкая Беларусь вядлікаўшага за Масквы ўдзельнікаў усеазаонай нарады выдатнікаў сельскай гаспадаркі, узагароджаных савецкім уладам. І гэта аўсім араўмеля. Гэтыя перадавыя людзі сельскай гаспадаркі БССР ужо ў мінулым годзе дабілі высокіх ураджаў. Яны на справе паказалі, што праз павышэнні арганізатый працы ў браўдлазе, калгасе, саўгасе, лобрасуаднымі адносінамі да працоўнай зямлі можна дабіцца высокіх ураджаў.

Ордэнаносцы Знакаў, Глоці, Бейне, Южнечі, Кулай, Гараўз, Бляхарава, Нішчык, Драгун, Сярыд, Ураўсу ідуць на чале пмагчаснага атрада стыханаўцаў калгаснай аўскі, атрада, рады якога штодзённа павышаюцца новыя выдатныя людзмі.

Німа ніякага сумнення ў тым, што савецкія дараўнікі, аўключаны паміж БССР і Чарнігаўскай вобласці, будзе сустрапацца ва ўсіх саўгасях і калгасях з вядлікім энтузіязмам і ўздамам.

У раўнах рагарнулася барацьба за высокі ўраджай 1936 года. Ярым павыражэннем гэтага з'яўляюцца наравы стыханаўцаў сельскай гаспадаркі, што праходзілі і праходзіць зараз ва многіх раўнах БССР.

Знамы браўдларі, удзельнікі

аўдэа стыханаўцаў Польшаі аўраўгі т. Тачыла Уцін, з калгаса «Чырвоная горка», які ўжо ў мінулым годзе дабіўся 19 цантнераў ячменю і аўса з гектара, паставіў перад сабой задачу атрымаць у гэтым годзе з гектара не менш 25 цантнераў зярына. Гэты браўдла першай у аўраўзе выканала галавы план вывазі торфу ў 500 тон, 18 трактарыстаў, якіх прысутнічалі на аўраўговай нарадзе стыханаўцаў сельскай гаспадаркі, уключыліся ва ўсебаўраўскі паход за 1000 гектараў ворына на трактар. Удзельнікі раўнах нарад стыханаўцаў у Ліване, Любані, Беманковічах і іншых раўнах абавязаліся перакрыць нормы браўдлаўскай ураджайнасці ў аўраўшым раўнах ЦК КП(б)Б для раўнаў павыражэннай паласы.

Але мы павіны з усёй большэвіцкай вострыню падкрэсліць, што кожнае абавязанне, кожны сацыялістычны дараўнік, аўключаны паміж раўнамі, сельсавесетамі, калгасамі і браўдламі, павіны быць ператвораны ў большэвіцкі дэяніі.

Дараўнік на сацыялістычнае спаборніцтва за высокую ўраджайнасць, аўключаны з Чарнігаўскай вобласцю, можа быць з поспехам рэалізаваны толькі шляхам мабільнага ўсіх калгаснікаў на баўнаўскай павыражэннай паласы раўнаў сярня 90—100 пудоў аўса і ячменю ў сярэднім з гектара, 60—70 пудоў аўсама жыта і пшаніцы з гектара, 1000 гектараў на трактар, намалашіць 1000 тон на малатарні «МК 1100» і 700 тон на «БД 34» — вось за што павіны амататра кожна саўгас, калгас, браўдла, кожны калгаснік і рабочы саўгасца.

Раніняе зяўліва, даказана аўчыотыя павару, уладзёнае сельсавароту, раўнаўскае ісапасакада, сацыялістычнае работы над насеннем, павыражэнне выкарыстання гною і мясцовых угнаенняў, павыражэнне пасаваў канюшыны — усё гэтыя дараўнікі вядомыя мерапрыемствы павіны быць у поўнай меры выкарыстаны для павышэння ўраджайнасці. Уся работа навуковыя сельскагаспадарчыя арганізатый павіны быць паставілі на службу павышэння ўраджайнасці.

Пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б і

кіраўнік большэвікоў Беларусі таварыша Гінало выхаваны сярня выдатнікаў браўдларі, старшынь калгасоў, намеснікаў па ільну, трактарыстаў, малашіцьшчыкаў. Траба браўдла гэтага кадры, стварыць ім усё ўмовы для дараўнага росту. Падкрэсліва смалей высокаўскай людзей, якіх даказалі сваё ўменне працаваць. Траба дабіцца, каб лік пераважна ўзрастаў з кожным годам, каб вошны работы лепшых стаў-бы вадпатам усёх без выключэння саўгасцаў і калгасцаў.

Сутнасць большэвіцкай барацьбы за сталініскі ўраджай аўключана перш за ўсё ў тым, каб павыражэнне аўраўскага да ўраўнаў пераважна. У ордэнаносцаў БССР — вядлікага аўраўскага Гэты лобуні павіны быць асновіным у барацьбе за прыростаў ў саборніцтва з Чарнігаўскай вобласцю.

Паставіна ЦК КП(б)Б і СНК Савіаў аб уладзёнае сельскай гаспадаркі павыражэннай паласы аўсаўдэа паўраўскае неабходнасць распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы на ўздым ўраджайнасці прысаўскага да ўмоў кожнага раўна, калгаса. Смаўчыма жасціры зямлі, якія вырнуліся з гістарычнай нарады ў Крэмллі, павіны быць арганізатый гэтага раўна.

Менскі гарком КП(б)Б вядле спецыяльнаму паставінаў «Аб мерапрыемствах у сувзні з узагароджымі т. Вейне, Гараўза і Вляхарава». Гарком абавязаву РВК і раўна распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы на рэалізацыі рашэння ЦК КП(б)Б і СНК аб арганізатыйна-гаспадарчым умацаванні калгасоў. Неабходна, каб у бліжэйшыя дні ва ўсіх раўнах былі распрацаваны канкрэтныя мерапрыемствы па падкрэсліва дэ аўраўскай сярня — асновы вадсаката ўраджайнасці, каб усур'ё было паставіліна пытанне аб павыражэнні кадры для сельскагаспадарчыя вытворчасці.

Ордэнаносцаў БССР мае ўсе ўмовы заваяваць прыростаў аўсаборніцтва з Чарнігаўскай вобласцю і гэтым самым зрабіць буйны крок наперад у справе дараўнага ўмацавання нашых калгасоў, дараўнага ўздыму раласнага жыцця, жыцця аўжыага, яшчэ больш культурнага.

ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРКОМА КП(б)Б

Учора ў 6 гадзін вечара ў доме парткмыа адкрыўся пленум Менскага гаркома КП(б)Б з удзелам сакратара парткмыа і партгоргаў.

У рабоце пленума прымаў ўдзел сакратар ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. ГІКАЛО і члены ЦК КП(б)Б.

З'яўленне ў прывітанне кіраўніка большэвікоў Беларусі тав. Н. Ф. ГІКАЛО ўдзельнікі пленума сустрапі доўгімі апладысментамі.


У перадыку дня пленуму: вынікі праверкі партдакументаў па Менскай партарганізацыі і арганізатыйных пытанні.

З вядлікім дакладам аб выніках праверкі партыйных дакументаў па Менскай партарганізацыі выступіў сакратар гаркома тав. РЫСІН.

Сярня ў 11 гадзін раніцы працяг работы пленума — апракні па дараўна тав. Рысіна.

ГРАМОВА тав. В. М. МОЛАТАВА

на прыёме дэлагацыі працоўных савецкай Арменіі 30 снежня 1935 года



Таварышы, дазвольце звярнуцца да нас на вадпой роднай мове: «Інжынер!»

Мы рады бачыць тут, у Крэмллі, дэлагацтаў ад працоўных савецкай Арменіі. Мы гораха вітаем вас, таварышы, як прадстаўнікоў савецкай Арменіі, Арменіі свабоднай працы рабочых і работніц, Арменіі калгасоў, Арменіі нацпавыражэннага адраджэння на сацыялістычнай аснове. Нарэшце то мы бачым сапраўдны рост нацыянальнай культуры Арменіі, разам з усімі народамі Савецкага Саўгасатрымаўшай магчымасць будаваць сваю сацыялістычную культуру!

Мы памятаем аб тым, кодыкі бед і няшчасцяў выпала на долю армянскага народу, які знаходзіўся на працягу рату якоў пад чужаеымі гнётам. На працягу многіх гадоў, амаль цэлае стагоддзе, аж да перамогі ўлады савецкай, тэлеавіты армянскі народ знаходзіўся пад пятой пракай царызма.

Цяжка ўспаміны аб гнёце царскага самадзяржаўа, аб гнёце, якому падвяргаўся армянскі народ з боку расійскіх памешчыкаў, капіталістаў, генералаў, папоў і чыноўнікаў, будучь яшчэ даўга жыць сярэд працоўных Арменіі. Толькі сабасныя шчаслічынкі з асироддзя багатых армян усплывалі на павярхню жыцця, прапраўчыюся ў буйныя капіталісты, у памешчыкі і баніры. Гэтыя пань, набышы сваю машыну і прысмактаўшыся да царскіх улад, жылі нядрэнна і ў сваю чаргу дапамагалі паліцыі, зорнасапанаму дучасна і ўжытка роду паням — начальнікам царскага рэжыму дучасна працоўных Арменіі.

Мы ведаем, што ў радах армянскага народу даўно апыніліся і жылі надале на сваё вызваленне. Німаля рэвалюцыйных барацьбоў армянскага народу аддало сваё жыццё, склаўшы сваё галавы за тое, каб дабіцца нацыянальна-свабоднага, шчаслівага жыцця сваёму народу.

Мы ведаем таксама аб тым, што ідуо нацыянальнае вызвалення армянскага народу прававаі спарыстаў у сваіх інтарэсах армянскі буржуазны нацыяналісты — дашнік, адгараўшчы, падобна рускім меншавікам і асерам, а таксама меншавікам і асерам іншых нацыянальнасцей, адраджіліцкую ролю ў адносінах свайго народу.

Але дашнік гэтым і аўсудзілі сябе на ганьбу і на гібель, падляўшы, як паказаву вопыт пралетарскай рэвалюцыі, лёс уоіх і ўсякіх агентаў буржуазіі, будучь буржуазіі рускай, армянскай, грузіскай, чорскай, украінскай і любой іншай. Туды ім і дараго!

Каму павіне не ясна, што той, хто нічта называе сябе дашнікам, не можа аўраўскава ніякай іншай ролі, аўраўскава ролі савецкай Арменіі, стаўшага на шлях свабоднага нацыянальнага адраджэння. Каму павіне не ясна, што дашнік — жалкі агент ўмяшанай воі нашгага дома белгавардзейшчыны і разам з тым агент замежнай буржуазіі.

Галаўна памылка гэтых нацыяналістаў, як і буржуазных нацыяналістаў з іншых нацый, аўключалася ў тым, што яны не араўмеулі, у чым сапраўды аўключачца правільны шлях да нацыянальнага адраджэння і да сапраўднага павыражэння жыцця працоўных. Яны, як і сапраўдныя рэвалюцыянеры нашай краіны, правільна гаварылі, што царскай

Расія была турмой народаў. Яны апраўдліва працілілі царскую Расію за гнёт, насілле і работа, на якое парым аўсуджаў працоўных усіх нацыянальнасцей і ў аўсабінцы працоўных нярускай нацыянальнасці. Заваявашы агнём і мячом так званыя «нацыянальнаы арменіі», царым імнуоўся прышчы завывонаннага народа ў страху, пад пастаяннай праграўскай новых і новых насілляў, штурна распавыражэнні міжанацыянальных спарыч у інтарэсах умацавання свайго панавання.

Але дашнік, як і буржуазны нацыяналісты іншых нацый, не араўмеулі ралоўнага. Яны не араўмеулі таго, што ў Расіі ўжо ў капыні мінулага стагоддзя нарадзіўся рабочы клас, які бдў царызмам, але і з усёй уладай памешчыкаў і капіталістаў, і які бачыў задачу свайго вызвалення на ў прыгнечанні іншых народаў, а ў дружба працоўных усіх нацый і ў іх аўгульнай рэвалюцыйнай барацьбе не толькі супроці царызма, але і супроці улады капітала пад любым іншым абліччым. Яны не араўмеулі таго, што ўжо ў нетрах старої Расіі зарадзілася новая рэвалюцыйная Расія, што, не глядзячы і наперароц царызму, рос і распраўдуў свае крылі рэвалюцыйны рускі рабочы клас, які будаваў сваё баўнава рады пад сцягам барацьбы за поўнае вызваленне усіх працоўных без розніцы нацыянальнасцей. Як слепароўжэння, яны не заваяўлі нават таго, што ўжо ў мінулым стагоддзі на чале расійскага рабочага класа стале вядлікі правадар вызвалення прыгнечаных народаў і усіх працоўных, вядлікі правадар рэвалюцыйных рабочых — Ленін. (Бурныя апладысменты. Вядлікі жыцве перамажыцы ўсёды ланізім! Ура, таварышы! Бурныя апладысменты. Вядлікі «ўра».)

Гэлага, як і пмагч чаго інамага, не аўважылі па сваёй слепасце буржуазны нацыяналісты. Але гэта не перашкодаў нам іці пад сцягам партыі Леніна, пад жывым штодзённым кіраўніцтвам таварыша Сталіна ад першых завываніяў рабочага класа да новых і новых перамог. (Бурныя апладысменты. Вядлікі: «Нахай жыцве таварыш Сталін», «Нахай жыцве арганізатар перамог сацыялізма ў нашай краіне — дарагі таварыш Сталін», «Лепшым савратнікам таварыша Сталіна — таварышам Молатаву і Варашчылаву — ура!»)

Толькі нядаўна савецкая Арменія святкавала свой сярня 15-гадовы юбілей, а яе кіраўнікі тт. Ханжян і Гулаян, у сувзні з дэянтнымі выдатнымі поспехамі ў галіне гаспадарчага будаўніцтва ў Арменіі былі ўзагароджаны вышэйшай узагароджовай Савіаў — орданам Леніна. (Бурныя апладысменты. Вядлікі: «Ура!»)

Прывітаньня вылічы на армянскай мове).

Цяпер кіраўнікі усіх рэспублік Закаўказья — Грузіі, Азербайджана, Арменіі — узагароджаны орданам Леніна, усе закаўказскія рэспублікі сталі ордэнаносцамі. (Апладысменты. Вядлікі: «Нахай жыцве наш лепшы кіраўнік тав. Лаўраціці Берыя!»)

Закаўказскія рэспублікі адгараўлі выключную ролю ў рэвалюцыйным руху нашай краіны. Мы гаварыма тым, што яны і цяпер ідуць у радзе перадавых рэспублік Савецкага Саўгасат, Каму не вядома, што Закаўказье давала і дае німаля выдатных дэлагаў Савецкага Саўгасат, імён якіх шырока вядомы і бліскі ўсёй масе працоўных нашай краіны. Дараўлі сказаць, што ў ліку лепшых кіраўнікоў Савецкага Саўгасат і наштай вядлікай партыі мы маем таіх таварышоў, як члены палітбюро Цэнтральнага Камітэта тт. Орджанікідзе і Мікалі. (Бурныя апладысменты. Усе ўстаюць. Вядлікі: «Нахай жыцве тав. Орджанікідзе!», «Таварышу Мікаліну ўра!» Вядлікі па-армянску.)

Мы не сумняваемся, што аўсабліла цяпер, калі Арменія і іншыя рэспублікі Закаўказья з'яўляюцца рэспублікамі свабоднай працы рабочых і работніц, рэспублікамі калгасоў, рэспублікамі нацпавыражэннага адраджэння і ўраўнаўскага сацыялістычнага культуры, што цяпер ішчэ кучгь будучь расці новай і новай выдатныя сілы на роднаў Арменіі, Грузіі і Азербайджана.

Пажадаем-жа таварышам з Арменіі, каб іх першыя буйныя поспехі нацнілі ўсё масу працоўных Арменіі да дараўнага барацьбы і да дараўнага поспеху і перамог у імя лепшага, шчаслівага жыцця працоўных. (Бурныя апладысменты. Вядлікі: «ўра!» Вядлікі па-армянску.)

Мы дабіліся таго, што ў пмагч нацыянальным Закаўказью, дзе на працягу доўгага часу ішла лютая барацьба паміж працоўнымі розных нацыянальнасцей, барацьба, якую ўсёмі спосабамі распавыражэнні капіталісты і царыя слугі, што цяпер гэта барацьба канчаткова ліквідавана і што на месцы гэтай барацьбы расвітае дружная жыццё ўсіх працоўных Закаўказья. (Бурныя апладысменты. Вядлікі: «Правіліна!» «Ура!» «Нахай жыцве Закаўказская федэрацыя, як лепшы ўзор інтэрнацыянальнай спарыч і адраўнаства народаў!» «Ура!» Вядлікі па-армянску.)

Нахай жыцвудь працоўныя закаўказскія рэспублікі! Нахай завывуць працоўныя Арменіі! (Апошні словы таварыш Молатаву гаворыць па-армянску. Бурныя апладысменты. Вядлікі: «Правіліна!» «Ура!» «Нахай жыцве Закаўказская федэрацыя, як лепшы ўзор інтэрнацыянальнай спарыч і адраўнаства народаў!» «Ура!» Вядлікі па-армянску.)

Таварышы, у аўключэнне я павінен перадаць вам думку прысутных тут таварышоў, што мя ўсе падтрымаваў прапаўскава таварыша Сталіна аб тым, каб узагароджаны орданам — вышэйшай узагароджовай Савіаў — лепшым таварышам, прысуджыць да нас ад савецкай Арменіі.

(Бурныя апладысменты. Вядлікі: «Ура!» «Нахай жыцве друг народаў таварыш Сталін!» «Ура!» «Нахай жыцвудь члены Палітбюро! Ура!» «Гараўчае прывітанне таварышу Сталіну!» «Ура!» «Нахай жыцве кіраўнік Чырвонай арміі таварыш Варашчылаў! Ура!»)

Аб узагароджванні перадавых рабочых, калгаснікаў і прадстаўнікоў працоўнай інтэлігенцыі ССР Арменіі

Паставіна Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саўгасат ССР

У сувзні з 15-й гадавінай сацыялістычнай савецкай рэспублікі Арменіі, Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саўгасат ССР паставілі ўзагароджыць

ОРДЭНАМ ЛЕНІНА:

1. Папян М. П. — старшыню калгаса імя Сталіна, Седраўскага раўна;
2. Моўсесян Т. Е. — званявую калгаса «Аршалуіс», Вагаршацкага раўна;
3. Буянцяна А. Л. — партгора арыўнаўскага кансервнага завада;
4. Папян М. С. — рабочага калгаснага медкамбіната;
5. Агабабян Г. А. — інжынера, начальніка 4-га будаўначага участка Конакыр'ОС;
6. Енгібар'ян М. А. — загадчыка сельскагаспадарчага аддзела ЦК КП(б) Арменіі.

ОРДЭНАМ ПРАЦОУНАГА ЧЫР-БОНАГА СЦЯГА:

1. Сарсісян Н. А. — старшыню калгаса імя Кірава, Камаранскага раўна;

2. Аналян В. В. — старшыню калгаса «Чырвоная звязда», Ленінаўскага раўна;
3. Аналян Е. Б. — трактарыста Окмберскай МТС;
4. Кавалян Г. О. — рабочага Кіраваўскага кімакбіната;
5. Аганесіян Г. С. — рабочага Араарцака цементнага завада;
6. Сар'ян М. С. — народзіч мастака ССР Арменіі;
7. Аваціян А. М. — заслужанага артыста ССР Арменіі;
8. Зар'ян С. Е. — пісьменніка.

ОРДЭНАМ «ЗНАК ПОНЕТА»:

1. Танаян С. П. — браўдларі трактарнай браўдла Ленінаўскай МТС;
2. Аракелян А. С. — машыніста малатарні Сісаянскай МТС;
3. Халілава З. А. — старшыню калгаса імя Молатава, Басаргараўскага раўна;
4. Дараўнік Н. А. — трактарыста ку Артышай МТС;
5. Тар-Грыгар'ян С. М. — машыніста дэло Ленінаўскага;
6. Абрамян Е. А. — работніцу

- Ленінаўскай таксатыйнай фабрыкі;
7. Натандіян А. С. — рабочага будаўніцтва арыўнаўскага аўсала сінітычнага каучуку;
8. Амбаршуман С. І. — фізкультурніка — мастара спорту;
9. Шахбазян М. Г. — малодшага камандзіра Армянскай стралковай дывізіі імя Варашчылава;
10. Аналян С. А. — прабасера Арыўнаўскага дзяржаўнага ўніверсітэта;
11. Аналян В. С. — ролктара калгаснай газеты;
12. Матыян К. Т. — старшыню Арыўнаўскага гарадскога савета;
13. Аствацатур'ян Б. А. — урачы;
14. Ісавян М. М. — студэнта Арыўнаўскага медыцынстага.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саўгасат ССР

М. НАЛІНІН.

Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саўгасат ССР

І. АКУЛАУ.

Масква, Крэмллі, 7 студзеня 1936 г.

НАРАДА ПА ПЫТАННЯХ БУДАЎНІЦТВА ПРЫ ЦК КП(б)Б І СНК БССР

6 студзеня, у 12 гадзін дня, у зале пленумаў ЦК КП(б)Б адкрыўся нарада па пытаннях будаўніцтва, аўключана ЦК КП(б)Б і СНК БССР.

З'яўленне ў зале паслядзіннаў тт. Гінало, Галаўдзе і Валювіна ўдзельнікі нарады сустракаюць бурнымі апладысментамі, пераходзячымі ў аваньі.

У прывітанне таварышы Гінало, Галаўдзе, Валювін, Готфрыд, Гараўз, Лобер, Амбаршуман, Геаргаўз, Трацікін.

У зале 280 удзельнікаў нарады Сярэд іх дырактары трастаў, начальнікі пабудов, будаўнікі-стаханавцы, інжынеры, тэхнікі, дырактары прадпрыемстваў, навуковыя работнікі, работнікі самагужапрамысловай кааперацыі.

прямствы па ўзмацненню работ будаўніцтва прамысловасці, па павышэнню скарыстання механізмаў, забеспечыць пераход у справе будаўніцтва ад самагужапрамысловага да металу індустрыяльнага.

ВОРАГ

Іх было на заводзе ямама. У свой час у партыйную арганізацыю завода працавалі і арганізавалі заводскіх контрольно-наглядацкіх тэраў Габай, Руднін і іншыя. У барацьбе з імі арганізацыя партыі калектываў завода, і нягледзячы трагічнай Галеда быў выпрат імяна тут.

Партыя пад геніяльным кіраўніцтвам таварыша Сталіна канчаткова разграміла контрольно-наглядацкіх тэраў. Адрэзана выстулаць супроць генеральнай лініі левіцка-сталінскай партыі, супроць савецкай улады ўжо веліка было, і контрольно-наглядацкіх тэраў зноў-знова становіцца на шлях дзурнушніцтва, на шлях захавання па што-б там ні стала ў руках партыі факт аўтарытэту на строенных варажых партыі людзей. На словах яны прызнавалі лінію партыі, на справе ж іхэй сапраўды працягвалі сваю контрольно-наглядацкую дзейнасць.

Песія — член партыі з 1923 года. Яшчэ будучы ў камсамоле, ён актыўна дапамагаў заводным тэраў і змушваў іх у гэтых контрольно-наглядацкіх рабонах выконваць усё, што аддавалі, апытай выстулаць у камсамоле супроць генеральнай лініі партыі.

15 партыйная канферэнцыя. Абстаноўка змяняецца. Мянся сваю тэраў і Песія. Як усеяны вораг, ён прыгаворваецца і іхэй часам, пакуль яму ўдасца прапрацаваць у партыі. Такі выпадак хутка прадастаўся.

У 1927-28 г. сялянскіх у партарганізацыі завода «Большэвік» разгарнуў масовую вярбовку ў члены партыі. Перад ворагам апыраўся — не то, што шышына, — а шырока растымленыя дзверы ў партыі. І Песія аўсім лёгка прапрапрацаваў у яе рады.

Праз некаторы час камуністы прымаюць да Песіа, забываючы яго мінулыя контрольно-наглядацкія дзейнасць. Ён пачынае напроху актывізаваць дзурнушніцкіх выстулаць на сходах па лінію партыі. Партарганізацыя дзверы аму, выбірае яго партаргам паха.

Песія — партгор паха! Цікай сапай ён пачынае ўздзейнічаць на

рабочых, разлагаць рабочы калектыв. Ён падкаравае асобных рабочых прымаюць сабе больш шчыра думкаў, чым у сапраўдных шчыра выпрацавалі, падбухторвае іх вяртацца Партарганізацыі ўскрывае прадзельні Песіа, і што апымаюць з работы партгорга.

Але Песія не такі, каб здацца. Ён зноў прыгаворваецца, такае, каб абвешчыць, каб сабылі пра яго палітычныя справы. Дасягнуўшы сваёй мэты, Песія зноў пачынае ўздзейнічаць у партыйным жыцці. Яму лёгка ўдасца апыраўся партарганізацыю. Яго выстулаюць загалічым партгорга. Яму, дзурнушчыку, трагічна — дзурнаючы выхадзе камуністаў і беспартыйных рабочых!

30 студзеня 1936 года на закрытым партсходазе Песія, як усеяны тэраў, каб прыкрыць сваё дзурнушніцтва, усеяны гаворыць тэраў, абвешчыў іх дзурнушнікам. Ён нават не спыняецца перад тым, каб разграміць Успіава, а з ападыта тэраў. Пры гэтым ён, як ліс хвостом, замятае сваё следы. Песія просіць партарганізацыю верніць яму, што ён выкай контрольно-наглядацкіх работы не праводзіць. Песія хоча, каб яму вернілі, і таму ён зноў прыгаворваецца, пераэта актывізаваць.

Зноў выкладае партарганізацыі ўдасца выкрыць гэтага ападыта дзурнушніка. Песія — сакратар партыйнага схода. На сходах з контрольно-наглядацкіх прамаваў выстулаць махровым тэраў Швэйцар. Песія глух і нем. Песія рашыў выразаваць «сваёго брата» — тэраў і не ўдасца ў працяжок сходах контрольно-наглядацкую прамаву Швэйцар.

Калі Песія выкрылі, ён прыняў новую тактыку. Ён выдае Швэйцар за поўвар'ята, імкнецца гэтым апраўдаць тое, што не ўдасца яго контрольно-наглядацкую прамаву ў працяжок.

Але маса сарвае. За ён хавася задым вораг партыі і савецкай улады.

Б. РОБЕРМАН.

ЧАМУ Я ДРЭННА ПРАЦАВАЎ

У мінулым годзе мяне выбралі групавым партарганізацарам. Выбраві і прадставілі самую сабе. Я не ведаў, што мне трэба рабіць у групе. Прыдзе партгор паха і хто-небудзь з парткома, дасць адказ і загадае «вызначаць у тэрмін». Я выконваў і чакаў далейшых заадытаў. Усе лічылі, што я групгор ікунданы, і, не цікавіліся, чаму я працую дрэна.

Праверка партыйных дакументаў зрабіла пазы пераварот у адносінах да членаў партыі. Успомнілі і пра мяне, сталі дамагацца ў рабонах. Дапамагі сапай план работы, сталі часцей вылікаць у партком. Па ўсіх пытаннях са мной заўсёды гутарыць і сакратар парткома тав. Шыманоскі і партгор паха тав. Запольскі. Яны дамагаюць мяне за ўсёй рабонах.

І гэту дапамогу я ацтваваў. Рабона я маўчаў на сходах не таму, што не меў чаго сказаць, а таму, што я няк не мог адважыцца выстуліць перад таварышамі і расказаць ім аб усім, што хваляе і цікавіць мяне, які камуніст я, не верыў у сваё сілы і адважнасць, і не аўсім быў упэўнены, што мяне выслухоуць і зразумеюць.

Цяпер, калі я ацтваваў на кожным кроку клопаты аб сваім рэце, калі я ўбачыў, якое вялікае значэнне партыя надае кожнаму камуністу, я зразумеў, што маўчаць і адежэвацца ў куточку не маю права. Я камуніст і павінен усеюды і заўсёды быць перадавіком. Зразумеўшы гэта, я зваўшоў сваё месца ў партарганізацыі.

ПЯТРОЎ.

Групгартор II хромавага цаха заводзе «Большэвік».

АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ У СВЯЗІ З УЗНАГОРДЖАННЕМ Т. БЕЙНЕ, ГАРБУЗА І БЛЯХЕРАВАЙ ОРДЗНАМІ ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦАГА

ПАСТАНОВА БЮРО МЕНШАГА ГАРКОМА КП(б)Б АД 5/1 1936 Г.

Рашэнне сазонага ўрада аб узнагароджанні вышэйшымі ўзнагародамі перадавікоў у звязі з ўрадаўнаснай намага рабона аба вывазе Менскую партарганізацыю прасіць неабходным мерапрыемствам з тым, каб у 1936 г. кожны калітас і соўтас намага рабона да біўся ракардын урядова, як ордэнаўносцы тт. Бейне, Гарбуза і Бляхерава.

Бюро парткома КП(б)Б абавязвае факт партгорга калітасу, соўтасу і камуністаў-адрэзачам (старшынь калітасу) матэрыялы ўсеазаонай нарады перадавікоў па ўрадаўнаснай намага рабонах у ўрадаўнаснай намага рабонах і соўтасных сходах з удзелам ордэнаўносцаў, наменцаў і рал практычных мерапрыемстваў, якія-б абавяшчалі сапраўдную большынку барацьбу за высокі ўрадаўна і 1936 года.

Абавязвае раз рабона т. Кілеўко, дзурнушчыку МТС тт. Шалега і Сяргеева не пазней 30 студзеня і Сяргеева на бюро ГК КП(б)Б канкрэтным мерапрыемствам па раліаўнаснай намага рабонах і СНП аб арганізацыі-гаспадарчым умацаванні калітасу.

Улічваючы выключныя ўзоры большыняй работы на ўзвышчы ўрадаўнаснай намага рабонах культур.

турах з боку тт. Бейне, Гарбуза і Бляхеравай, бюро ГК КП(б)Б абавязвае партыйную групу РВБ аказаць матэрыялы дапамогу для палітычнай іх культурна-абагатаўнаму, адначасова выкарыстаўшы неабходную суму грошай для прэміравання лепшых братаў-дзурнушчыкаў і калітаснаў-урадаўна калітасу «Чырвоны партызан».

Даручыць тт. Раскіну і Жарыну прасіць іх з 30 студзеня г. р. ўсталяваць ордэнаўносцаў тт. Бейне, Гарбуза і Бляхеравай парадку факт спецыялістаў сельскай гаспадарчых рабонах, напару трактарыстаў і машыністаў маладзёраў, братаў-дзурнушчыкаў, а таксама напару ўсіх старшын калітасу і дзурнушчыкаў соўтасу, на якіх прапавяць усе пытанні, азыянацца з падрыхтоўкай да вясновай службы і забеспячэннем высокага ўрадаўна ў калітасу і соўтасу намага рабона ў 1936 г.

Даручыць т. Жарыну пры ўрадаўнаснай намага рабонах калітасу «Чырвоны партызан» прэміраваць лепшых братаў-дзурнушчыкаў і калітаснаў-урадаўна, якіх сумесна з т. Бейне ў штольнянай рабонах дабіцца атрымаання высокага ўрадаўна на аэраўнах культурна.

Сакратар Менгаркома КП(б)Б ХАДАСЕВІЧ.

УКЛЮЧАЕМСЯ ў ПАХОД за 1.000 гектараў на трактар

Мы, дэлегацы палікай аэраўнавай нарады стаханавцаў, прапрацавалі алову лепшых трактарыстаў БССР — удзельнікаў ўсеазаонай нарады перадавікоў урадаўнаснай аб арганізацыі ўсеазаонага паходу за 1.000 гектараў на трактар, ухваляем гэту бліжучую ініцыятыву.

Большыццак з нас у 1935 годзе ўжо далі на трактар па 400—500 гектараў. Аднак, мы поўнасьцю агодына і ініцыятыву паходу, што гэтыя нормы выпрацоўваць іхэй вельмі і вельмі няк, што мы ішчы не вышчылі, апраўдуе, як гэты ўваўд нам наш дэбам і вельмі прадзельні таварыш Сталін. Намы трактары могуць і павіны даць непраўдальна большую выпрацоўку.

Улічваючы, на ўсеазаонаснай паход за 1.000 гектараў на трактар, мы абавязваемся прабюцца адносіна да сваёй машыны, трымаць яе ў чыстаце і поўнай спраўнасці, строга захоуваць графік планавых-перадзельных рамонту. Павысім свае тэхнічныя веды, каб да пачатку работы здаць тэхнімум на «выдатна» — першую катэгорыю. Канчаткова ліквідуем халастыя перагоны шляхам правільнай арганізацыі працы, будзем выліць трактары на замацаваных узвышчах, апраўдуе, як гэты ўваўд нам наш дэбам і вельмі прадзельні таварыш Сталін. Намы трактары могуць і павіны даць непраўдальна большую выпрацоўку.

Ад дзурныч МТС і праўдальна

наў калітасу мы патрабуем прадзельні работу на ўвесь сезон у пэўных калітасу і ініцыятыву графіка да пачатку работы з надрэаўнаснай указаннем участкаў, іх рамаўраў і віду работ. Дастаўляць у базару гаручае, амааць трактары заправачным інвентаром, заадытаў часткам і інвентарам. Да кожнага трактара «ХТЗ» і «ЧТЗ» вылучыць настайны прышчыпачкаў. Усталяваць матэрыялы аднаасна за працой трактараў за лік вынавага, а таксама стварыць усе неабходны ўмовы для забеспячэння бесперабойнай і высокаазонай работы.

Отстаханскімі металамі дабёмся большыняй раліаўнаснай сацыялістычнага дапаору паміж БССР і Чырвоўскай вобласцю і ўказанні прадзельні народаў таварыша Сталіна аб павышэнні ўрадаўнаснай да 7—8 мільярдаў пудоу хлеба.

Дэлегацы-трактарысты аэраўнавай нарады стаханавцаў: АЛ РАКОЎСКАЯ МТС—ІГЕЛЬ, МАР'Я САВЕЛЬБА ТНА—ЦІТЭІНА; Палікай МТС—ЦІТЭІНА; ПАУТАРУХІН, РАБІНІЧЭВ; Ветэраўскай МТС—ГАЦЬКА, ГРАЧУШКІН, КУХАРЧОНА, КАРМАЛЬС; Дзурныч МТС—ЧАТКО, ВОСЛАЎ, ЛАУРАНЕНА; Борнікаўскай МТС—АСТАШОВІЧ, ЛАУСІНОУСкі, СНАПОН; Асвейскай МТС—ІЛ'ЯШЧОНАК І РАДЗІОНАУ.

Драмгурток у мястэчку Тураве

У мястэчку Тураве пры доме сацыялістычнай культуры арганізаваны драматычны гурток. Ён ужо даў некалькі п'есавак. За апошні час паказаны «Шулоўны сілаў» і «Знатны ўнук».

Дрэна ў драмгуртку тое, што ў яго мала гаспамоў і дэкарацыя. Звычайна прыходзіцца падобар не асацыям п'есе, а падобарот — г'есе, якай патрабуе найбольш простага афармлення. Ад гэтага часта зніжаецца мастацкая якасць паказу.

Я. Н. ЯРМОЛЕНКА.

ЛЕНІНСКІ ПЛАН ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫІ

Гэта быў памятник 1929 год, год вялікай перамогі на фронце грамадзянскай вайны і ў той-жа час год голды і жудаснай варажкі, падарваўнай за час вайны і без таго маламоцную прамысловасць царскай Расіі, Савецкай Расіі, адраўная ад нафтаў Азербайджана, ад вугальнага Данбаса, адкачалася без ападу. Нехпаала дроў. За-а адунасны анал у спыніліся заводы і транспарт. На перых камуністычных суботніках парадзаві рабочыя і камунары на чале з Леніным рамаўтавалі паравозы, варышты, заагаўдзілі прывозы. На дарогах, сходах і гарадах градаўла сацыялізм. Вош праградула сацыялізм.

У гэтыя дні, калі ворагі вымаралі жыццё малодой Савецкай рэспублікі тыднямі і дзямі, у доме на Мяснічэй вуліцы змяшчэў душоўст буйнейшых работнікаў навуцы і тэхнікі, сабраных воляй Леніна, складалі градыаўна, велічына на смеацы план пераарбіт жабрацкай, адсталай краіны ў найвышчыну індустрыяльнай дзяржавы свету. Тут абмярваваліся праекты сусветных электрастанцый; члены Дзяржаўнага камітэту па электрыфікацыі Расіі («ГОЭЛРО») дзуртасі справчаліся аб тым, якія вышчыні падлягаюць электрыфікацыі ў першую чаргу. У неадпаведных лямпачкаўнах з неадпаведнай «бураўкавай», на якіх насых падарваваліся чайнік, завараныя кірчынны, або малілавы чым, людзі, сагарты ўвагай прадзельні, яго жаласнай падтрымка і вярбай верай у перамогу новага ладу, таварыш план, стаўшы ў вышчы праграмай вялікай творчай работы.

Ішоў у няккі дні грамадзянскай вайны і інтэрвенцыі, калі гораўнасны перамогі Чырвонай арміі даавольні кінуць частку сіл на аднаўленне зруйнаванай гаспадаркі. Влэдзімір Іл'іч выстуўваў адуваць складаныя планы адынаўдзі гаспадаркі на аснове электрыфікацыі. Пазней ён гаварыў: «Камунізм — гэта боць Савецкая ўлада пліос электрыфікацыя краіны. Інакш краіна застаецца дробна-сялянскай, і гэта, каб

мы гэта ясна ўсвадомілі. Мы больш слабыя, чым капіталізм, не толькі ў сусветным маштабе, але і ўнутры краіны. Усім гэту выдому. Мы гэта ўсвадомілі, і мы да выдому справу да таго, каб гаспадарчая база з дробна-сялянскай пераішчы ў буйна-прамысловую. Толькі тады, калі краіна будзе электрыфікавана, калі пад прамысловасць, сельскую гаспадарку і транспарт будзе падвезена тэхнічная база сучаснай буйнай прамысловасці, толькі тады мы перамажам капіталізм» (Ленін, т. XXVI, стар. 46).

У студзені 1929 г. Влэдзімір Іл'іч прапавяў тав. Кржыжановіцкаму прысутніць да складання першага ў гісторыі чалавечтва дзяржаўнага плана развіцця нарэшчэ гаспадаркі.

Пісьмо Влэдзіміра Іл'іча т. Кржыжановіцкаму было пачаткам працэсу ініцыятыўнага электрыфікацыі. Пад неапарэдым наглядом Леніна план разрабавываўся камітэтам «ГОЭЛРО». К сажыню 1929 года план аб'ёму гэтаго. Пятнашчы год пазал ён быў заавержан VIII аэраўна саветаў.

З перых, галечы і разурхі геныя рэвалюцыі навартаў грандыўнага напарому новай індустрыяльнай краіны. План намячаў пабудову 30 буйнейшых электрастанцый магутнасцю каля паўтара мільянаў кілават. Новая электрастанцыйны павіны былі вырашыць на ўсёй тэрыторыі Савецкай краіны: на Украіне, у Сібіры, Туркестане, Тяньцзюнаў, у Кавказе і ў цэнтральных раёнах. Выкананне плана было разлічана на два тэрміны: мінімальны — дзесяцігадовы тэрмін і максімальны — п'ятнаццацігадовы.

Аднак план «ГОЭЛРО» не быў толькі планам будаўніцтва электрычных станцый. Гэта быў — першы народна-гаспадарчы план, які намячаў бурны росквіт усеіх выдучых галін народнай гаспадаркі і рост прамысловай прадзельні ўвад паўдальна з даваенным узроўнем.

Уш аэды саветаў не толькі планам ухваліў прапавяны Леніным план, нааваны Іл'ічом

«другой праграмай партыі», але выказаў «няўхільную ўпэўненасць, што ўсе саветыяны ўстановы, усе саветыяны, усе рабочыя, працоўныя і сялянэ намочуць усе сілы і не спыняцца ні перад якімі адырамі для ажыццяўлення плана электрыфікацыі Расіі, па што-б там ні стала і наперарок перашкодам».

Туніс, мянчаская блізаручыцца апылачы галі супроць левіцкага плана. Влэдзімір Іл'іч менавіта Герберт Уэльс у пэўны момант «Россія во мілье» наваўд левіцкай план электрычнай утвоніцы. Зноў-уеўна — трагічная контрольно-наглядацкая банда фэаляна прапавяла падарваць і дыскрэдытаваць ідэю левіцкага плана. Але ў партыі, у рабочым класе план Леніна азнаўшоў высокую адынаўдзі і дружную падтрымку.

Вяданым выражэннем гэтаго азыянаўдзі яраг поўна сапраўдны план Сталіна з Леніну, напісанае ў сакаўдзі 1921 года: «Апошні ты дні я меў магчымасць прагавіць зборнік «План электрыфікацыі Расіі». Хараба дапамагла (яма куда без дабра). Даскавалі, добра складзеная кніга. Мастэрскае накілак сапраўднага гаспадарчага плана, плана без косяк. Аляўна ў наш час марэсікаўна прабаўдзіла пад саветуючы пабудову гаспадаркі. адсталай Расіі сапраўдны рэвалюцыя і вадна чымай пры пларыіаўнаўна ўваўд тэхнічна-вытворчай базы. Памятаеце дзятнічкі «План Троцкага (іго тэзісы)» сагнадарчага адыраўнаўдзі Расіі на аснове масанага прымянення і аблокам даваеннай прамысловасці працы некаваліфікаванай сялянска-рабочай масы (спрашарульсі). Якое ўдасца, якай адстаўляць у наваўданы з планам «ГОЭЛРО». Сяргееўнава амааўдзі, наваўданы сабе іосеўдзі, вельмі гором адынаўдзі апарываць Расію адым старшыняй. А чэго варты дзятнічкі «адынаўдзі планаў», якія то і справа азыянаўдзі ў нашым друку на ганьбу нам, — дзятнічкі лепет прагавішчалі... (Або адынаўдзі абытаўна «аэдым».)

Ваш Сталін.

Пачалася барацьба за ажыццяўленне левіцка-адынаўдзі праграмы перадавікаў адраўнасна краіны. Влэдзімір Іл'іч неаважыла наглядзеў і раліаўнаўна кожнаму паспешчына — Волкаўбуда, Шаўтуры і Камшыры. Не інаваўда такой драбніцы, у якой Влэдзімір Іл'іч не аказваў-бы дапамогу ў першым будаўніцтве. Ён пісаў зааветы і Наркампрол аб выдзельненні пайшоўдзі Камшыры, зааветы ў Галуючон вадом, якія вадзільсць абстаўкаў, якія зымасць паспешчына ўрача на станцыю, змааўдзі з боаакарыванам і вадзільсць. З неаважынаўдзі напарываным сіл устаўляць ў строй першыя станцыі неважылічкі магутнасці. На электрастанцыі «Уткіна завод» у Ленінградзе (варэа «Краснай Октябрь»)

ВЫСТАУКА ІЛЬНАВОДСТВА У КАЛІНІНЕ

КАЛІНІН. 7 студзеня (Спец. карэсп. «Звязда»). Абласная выстаўка ільнаводства — пераважна асы ў масывае калітаснае сыла, у якім прымаюць самы жывы ўдзел дзесяткі тысяч працоўных горада і вёскі.

Выстаўка далёка вышля з грады чыста абласнога значэння. Сотні дэлегацый Маскоўскай, Ленінградскай, Заходняй, Кіраўскай і іншых абласцей, УССР і БССР адынаўдзі шматлікія павышчы, вучацца вонту перадавікоў.

На выстаўцы бесьпартыйна павышчы адрэзачы, селекцыя, насаводства і першапачатковай апрацоўкі ільну, павышчы механізацыі ільнаводства, дзе прадстаўлены рознастайны асылаўдзі машыны, гісторыя ільнапрацоўчых машынаў, механізацыя ільнаводства ў СССР і капіталістычных краінах, узоры калітаснаў мільна-традыянаўны пункт, ільнаошумілка і электрастанцыя.

На адыраўна выстаўцы 5 студзеня адым дэлегацы БССР працоўных Калінінскай вобласці выстаўкі кіраўнік Беларускай дэлегацыі т. Кароўніку.

6 студзеня 10-тысячны калектыв рабочых вагонага завода прымаў у сваім вадзільным новым паху 5.000 гацэй выстаўкі. Тут-жа адынаўдзі ўрачэнацца на адыраўна выставачнага камітэта з удзелам членаў урада. Выступілі таварышы Акулаў, Сулімаў, Клейнер, Варышылаў (загаліч Клейнер, скагаспадарчага адыла МХ ВКП(б)), Ракітаў і іншыя.

Вечар зааветыўшы выступленнем выдатнага хора калінінскіх Окцібральнага раёна, 70 чалавек чырвоасцяжнага ансамбля макоўскага Дома Чырвонай арміі, маскоўскіх рабочых — удзельнікаў лонданаўскага фестываля.

Сыня беларускія дэлегацы прымаў удзел у рабонах сёкцыі па арганізацыі працы, нармаванню і механізацыі.

Л. КАПЛАН.

ТРАКТАРЫ ЗАМЯЛО СНЕГАМ

БАРЫСАУ. Машына-трактарная майстэрня Лошнічкі МТС у чапвортым квартале павіна была адрамантаваць 4 трактары капітальным рамантам і 8 трактару сярэднім. Пакуль што адрамантаваны 4 трактары капітальным рамантам і 5 сярэднім. Але рамонт іх неадынаўдзічы. Заадытчы МТМ т. Лямачынскі і тэхнічны кантралёр т. Мігаль у часе прыёму іх аэраўнаўдзі увагі на якасць рамонту, у выніку чаго прыхадзіцца паўторна рамантаваць трактары.

Палітасавая работа з работнікамі не праводзіцца. Аб стаханавскім руху тут гаварылі, але стаханавскія металамі не працуюць.

У соўтасе «Палелюм» з рамантам трактараў не лепшае становішча. Тут трактару не рамантаваць, бо да гэтага часу не палікаўдзіцца дастаць масла для аадытчы ў адні мост. Тры матары патрабуюць капітальнага рамонту, але іх ішчы ў пачатку снежына заавалі на станцыю Барысаў і кінулі пад адкрытым небам. Замыло іх снегам, і неважыла калі дзурнычкі абэрацца рамантаваць.

І. ЛІСОУСкі.

З АРМЯНСКІХ МАТЫВАУ

1. СВЯТА У АРДАПАТ

Гэта можа толькі прыгадаць у марэх, як сыпала поўная душа, — як звышэй аурны, як гудзеі тэраў, як стаўд у песнях Ардапат.

Сонна налівала куюкі асым хмелем — для вяселья, радасных людзей... І нібы салы там — голасна шумелі на стагах, на вуліцы той дзень.

Толькі раз суцішана перабегла святкам, кожны там жадаеае страчаў... І чупіць быў вецер, вецер з Арагата, як асылава песні Мкрчач...

Зангезуры славіла буйнае наўстанне, як прагавілі ў бойках дашнакоў... І адыла — хвалі амаўдзі на Саване і фэаэль прышла да берагоу.

І калі лацелі словы небом сінім, што навак заагнуда, тое што было — воплескі прадзельні гэтых дзямі, адым бешым крыўлым грукалі тысячы арлоу.

Вош дзк вадзільсца Ардапат парадны, і адымалі шапкі за гарой, гарамі і да іх унаўдшы куюкі з вінаградным адымчыці пілі прадзельні.

Праз глыбокі аэраў, праа пачынаў заадытчы — была асылаўдзі поўная душа... Гаварылі зурны, і гудзеі гары, і стаўд у песнях Ардапат.

2. ЗАНГА

Ты пралегла між скал, як палёт бумеранга... Барадатыя хвалі твае зааваўдзі глыбоку памыць... Хіба ты па камені пачэп, неспаскаяныя Занга, — гэта слэзы стагоддзю, як вяр, адынаўдзі над чарапай.

РААГАНІЗАЦЫЯ НАРОДНАГА КАМСАРЫЯТА УНУТРАНАГА ГАНДЛЯ САЮЗА ССР І НАРКАМАТАУ УНУТРАНАГА ГАНДЛЯ САЮЗНЫХ РЭСПУБЛІК

У сувязі з перадачай нармаўна-ўнутранага гандля Саюза ССР гарадской сеткі сапавяжыня кіраваньняў, у межах палітычнай кіраваньня гандляўна арганізацыя гандляўна «Вялэдзічы Камітэт і Савет Народных Камісарыяў Саюза ССР паспаваўдзі арганізаваць наркамат унутранага гандля ССР і аднаўдзіць наркамат саюзных рэспублік, а таксама іх

ПАЛІТШКОЛЫ НЕ ПРАЦУЮЦЬ

(ПІСЬМО НАСТАЎНІКА)
Яшчэ ў жніўні 1935 г. на пастайнай канферэнцыі Суражскага раёна было пастаўлена пытанне аб палітшколах...

ТРУСОУ АДКАРМІЛІ

А ПРАДАЦЬ НЯМА КАМУ
(ПІСЬМО ВЕТУРАЧА)
У калгасе Чырвоны Кастрычнік (Петрыкоўскі раён) ёсць 3.000 трусаў...

БЮРАКРАТЫ

«РАЗЛІЧВАЮЦА»
(ПІСЬМО У РЭДАКЦЫЮ)
Калгас імя Молатава (Жоліцкі сельсавет, Глуцкага раёна) ў 1934 годзе адыў у Ваўруцкую кантору...

ПА СЛЯДАХ НЕАПУБЛІКАВАНЫХ ПІСЕМ

Грамадзянін Міхаськоў пісаў у рэдакцыю, што галоўны інжынер торфавадзела «Чырвоны сцяг» Дувоў Дзмітрый...

КРЫЛАТЫЯ АГІТАТАРЫ У ЯКАЎЛІВІЧАХ

ЯКАЎЛІВІЧЫ 5 студзеня. Спец. нар. «Звязда» на барту самалёта агітскадрылі імя М. Горькага...

БУДАВАЦЬ ХУТКА, ТАННА І ПРЫГОЖА! НА НАРАДЗЕ ПА ПЫТАННЯХ БУДАЎНІЦТВА ПРЫ ЦК КП(б)Б І СНК БССР

Справа ў добрай арганізацыі рабочага месца

3 ПРАМОВЫ ТАВ. А. А. ВАРАНОВІЧА
Стыханавец-каменшчык Белпромбудтрэста.



Я—рабочы-каменшчык. Упершыню пачаў працаваць на будоўлях з 1927 года. У 1933 г. я скончыў тэхнікум і быў прызначаны ў Чырвоную армію...

Голас. Чаму не тэхнікам?
Варановіч. Таму, што хочацца мне разгарнуць сваю работу, наказаць яе можна і трыма прывацаваць, разгарнуць сваё сэрца, якіх я асабліва наўраўся ў Чырвонай арміі...

Голас. Колькі ён улажыў?
Варановіч. 9 тысяч штук.
26 снежня я перакрыў Ханелеса і ўлажыў 10.500 штук.

Варановіч. Два разы. Нядоўна атрымаў прэмію за сваю стыханавую работу.
Трэба, каб была добрая арганізацыя працы з боку інжынерна-тэхнічных работнікаў. Калі апошні будучы уважліва адносіцца да рабочых, можна дабіцца многага.

Варановіч. Так, на скодах, у сабе на будоўлі. Варас ужо сезоннага такомага пачынаюць маць металічныя укладваць і даюць на 4.000—4.500 штук цэглы ў дзень.
Готфрыд. Колькі зарабляеце?
Варановіч. 25 снежня, калі ўлажыў 7,5 тысяч штук цэглы, я зарабіў 84 руб., 26 снежня—51 руб., а 27 снежня таксама ваяла гэтай сумы.

Па-новаму арганізаваць сушку цэглы

3 ПРАМОВЫ ТАВ. М. Ш. ГОФМАНА
Вынаходнік, галоўны механік і цэбонага шчэціна-шчотачнага камбіната.

Я асабіста прааналізаваў тут выступленні некаторых таварышоў і ўважліва, што ў адносінах вытворчай цэглы, яны ступаюцца ў адчужыныя даверы. Я быў на цагельных заводах і бачыў, як часамі там на-варварску адносіцца да свай-жа прадукцыі ў часе пачатку і выгрузкі.

Другое, гавораць некаторыя таварышы, што на цагельных заводах пачаўся выхад з-за неабходнасці пераапрацоўкі, пераапрацоўкі, які таварышамі пераапрацоўваюць пры пагрузцы і выгрузцы.

Голас. Як вы думаеце, аб тым (гэта было пасля ўсёсезонай нарады стыханавцаў), як ажыццявіць стыханавскія металы на будоўлях.
Дзяржаўныя выкарыстанне металу выдася да таго, што ў нас у адным месцы прастойваюць дзсяткі механізмаў, у той час, як на іншых будоўлях мы адчуваем іх патрэбу.

Варановіч. Правільна. Калі ўсё будзе зроблена, калі чалавек будзе ведаць, што ён павінен толькі рабіць сваю справу, як гэта і, напрыклад, сапраўны-толькі кляду цэглы, а не будзе кідацца ўверх і ўніз, мы атрымаем вялікія вынікі.

Варановіч. Правільна. Калі ўсё будзе зроблена, калі чалавек будзе ведаць, што ён павінен толькі рабіць сваю справу, як гэта і, напрыклад, сапраўны-толькі кляду цэглы, а не будзе кідацца ўверх і ўніз, мы атрымаем вялікія вынікі.

Варановіч. Далей займацца (Апладзісменты).

Наша пабудова будзе стыханавскай

3 ПРАМОВЫ ТАВ. І. І. БАМА
Інжынер, прараб пабудовы Тэатра оперы і балета.

Таварышы, партыя і ўрад паставілі перад будоўлямі сур'яную задачу — перабудаваць металы свайй работай. Усе таварышы ведаюць, што мы дрэнна будзем, лічымся ў хвасце ўсёй працы, таварышы, асабліва на стыханавскай руху. Толькі зараз будоўльнікі пачаў расчэпвацца і прыкмы, але пераляму яшчэ не пачаў.

Дзяржаўныя выкарыстанне металу выдася да таго, што ў нас у адным месцы прастойваюць дзсяткі механізмаў, у той час, як на іншых будоўлях мы адчуваем іх патрэбу.

Голас. Як вы думаеце, аб тым (гэта было пасля ўсёсезонай нарады стыханавцаў), як ажыццявіць стыханавскія металы на будоўлях.
Дзяржаўныя выкарыстанне металу выдася да таго, што ў нас у адным месцы прастойваюць дзсяткі механізмаў, у той час, як на іншых будоўлях мы адчуваем іх патрэбу.

Варановіч. Правільна. Калі ўсё будзе зроблена, калі чалавек будзе ведаць, што ён павінен толькі рабіць сваю справу, як гэта і, напрыклад, сапраўны-толькі кляду цэглы, а не будзе кідацца ўверх і ўніз, мы атрымаем вялікія вынікі.

Варановіч. Далей займацца (Апладзісменты).

СТАХАНАУЦЫ-БУДАУНІКІ АБ СВАЕЙ РАБОЦЕ

С. М. ДУХАН
Брыгадзір - арматуршчык Белпромбудтрэста.

На арматурнай рабоце можна дабіцца высокіх рэзультатаў, значна большых, чым мы дзям зарэ, 26 снежня на пабудове тэатра оперы і балета, я і работні мей брыгады Іофе Х. О. далі 933 проц. нормы. Прапавалі мы на вазым перамацях. Пры норме ў 90 кілаграмаў мы ўлажылі і ваявалі за 2 гадзіны 800 кілаграмаў.

Калі працаваць з поўнай награванай, можна за 8 гадзін даць не менш 700—800 кілаграмаў.

Мне здаецца, што пара адпаведна арганізацыі яшчэ след заважваць рэгулярна і правільнае снабжэнне будоўлі металам, патрэбнымі гатункамі жалеза.

21 снежня мінулага года я ўлажыў 8.500 пагліны пры норме ў 1.013. Гэта быў на будоўнішце тэатра оперы і балета ў Менску пры выпадках такой выкарай прадукцыі вядлікі паглыны ў азімвы час.

Галоўнае, што дапамагло мне—гэта тое, што я вывясіў ад уласкай падсобнай работні і азнаўся выключна свайй справай. Калі раней я вымушан быў сам паводзіць паглыны і рабров, то зараз мне матэрыялы пачаюць спецыяльнай дапаможнай работні. Я неадраўна раблю вядліку, поўнасна выкарыстоўваючы ўсёсв работчы час.

Мой казачынік, вразумела, не азіўляцца гравію. Стыханавскі рух на нашым будоўнішце ўсё буды рагораванца, і ўжо дадзена не адліна да такую выкарай прадукцыі вядлікі паглыны. Варановіч уклад за 4 гадзіны 10584 паглыны, а каменшчык Рубіноў устанавіў новы рекорд клады паглыны ў азімвы час, даўшы 21296 паглыны за 6 гадзін і 30 мінут.

Выкананне нормы на 500—600 проц. варас ужо не рэдкіс на нашым будоўнішце, а штодзённая з'ява. Мы, стыханавцы, ставім перад сабой задачу ў далейшым будоўнішце яшчэ лепшых паказальнікаў. Справа ў тым, каб сістэматычна ўлажваць за азімвы не менш 5.000—6.000 паглыны.

Ву час, калі сярэд бетоншчыкаў іонавала думка, што на бетонных работах пачае пераважыць норма. Скажам, калі на буда-бетоне норма 11 кубаметраў, то гэта лічылася многа.

Я часта задумваўся над тым, ці невягя павялічыць прадукцыю сваёй працы, але ўсё не адважваўся. Штуршок да гэтага мне даў разгарнуўшыся стыханавскі рух. Я пярэда парашуў перакрыць існуючыя нормы на клады бетону.

Я асабіста лічу, што можна даць за азімвы 60 кубаметраў бетону, і даказу гэта на справе.

Будаўнічую прамысловасць—у рады перадавых галін нашай індустрыі

Крытыка работы будаўнічых арганізацый, якая была дана кіраўніцкай партыя і ўрада на нарадзе па пытаннях будаўніцтва ў ЦК ВКП(б), у поўнай меры датычыць і нашых будаўнічых арганізацый.

Трэба прызнаць, што на пабудовах азімвы адуцыянае барацьба за зніжэнне сабекошту, механізмам скарыстоўваюцца ў сярэднім на 10—15 проц. Асабліва дрэнна скарыстоўваюцца бетонаматэрыялы і пад'ёмныя краны.

Яшчэ асноўныя вадачы ступень зарас перад нам на рэалізацыі ўважліва, што даны кіраўніцкай партыя і ўрада ў ўсёсезонай нарадзе па будаўнішце.

